



насыці значна аб'ектыўна перашкод, у моцнай ступені затрудніць хлебазабеспячэнне краіны. Мы маем, мяркуючы па цэлым радзе газетных паведамленняў і карэспандэнцый, у радзе месц незда-

### КАНГРЭС НАМЕЦКІХ РЭФОРМІСТЫХ

## Абаротны бок „браняноснай палітыкі“

### Эсдэкі вядуць курс на раскол прафрону

#### ШЛЯХАМ ЗГОДНІЦТВА І ЗБРАД-НІЦТВА

БЭРЛІН, 4. На першым пасяджэнні гамбургскага кангрэсу ўсеімяецкага аб'яднання прафсаюзаў, пасля прывітальнай прамовы сацыял-дэмакратычнага міністра працы Вісэлі, у прывітаньнем выступіў міністр народнае гаспадаркі Курцыус (член народнай партыі). Ён заклікаў прафсаюз да супрацоўніцтва з прадпрыемствамі.

Ад імя кангрэсу выступіў Грасман, сэнс прамовы якога зводзіўся да таго, што кангрэс ухваліў пункт погляду Курцыуса.

#### У АПАЗЫЦЫІ 30% ЧЛЕНАУ САЮЗАУ

Пры ўхваленні парадку дня дэлегат левае прафсаюзае меншасці Краус (Штутгарт) рэзка пратэставаў супроць таго, што прадстаўніком камуністычнага друку не дазволілі прысутнічаць на кангрэсе і супроць агульняльнага мандатаў прыхільнікаў левае прафсаюзае меншасці, абраных у Берліне. Рэфармісцкія дэлегаты ўвесь час перашкаджалі Краусу нездаволенымі крыкамі. Краус, працягваючы сваю прамову, катэгарычна пратэставаў супроць абразавання часткі членаў прафсаюзаў, якія рэфармісцкімі былі названы «злучэнцамі» і зазначыў, што дэлегаты левае прафсаюзае меншасці, што прысутнічаюць на кангрэсе, прадстаўляюць ня менш 25-30 проц. усіх членаў прафсаюзаў.

#### НЯ ЦІКАВАЦЬ КАЗЕНШЧЫНАЙ

Даклад Лейпярта аб дзейнасці праўлення ўсеімяецкага аб'яднання прафсаюзаў прайшоў пры такім тлуме і такой адсутнасці ўвагі дэлегатаў, што Лейпарт прымусаны быў перабраць свой даклад. Канец дакладу быў прачытаны Красманам. Даклад наскрозь прапітаны падкрэсліваннем неабходнасці дзейнашага супрацоўніцтва з прадпрыемствамі.

#### НЯ УДАСЦА ЗАДУШЫЦЬ РУХ МЕНШАСЦІ

Выступіўшаму ў спрэчках дэлегату левае прафсаюзае меншасці Краусу было прадстаўлена толькі 10 хвілін. Краус рэзка крытыкаваў палітыку «міру ў прамысловасці». «Рэфармісцкаму праўленню, — сказаў у заключэнне Краус, — ня ўдасца з дапамогай гвалту задушыць палітычны рух, які моцна ўзрос дзякуючы галасаванню сацыял-дэмакратычных міністраў за пабудову браніаоспады».

#### ПРАТЭСТ РАБОЧЫХ МАС.

БЭРЛІН, 3. Арганізаваны кампартый ў Гамбурзе мітынг аднагалосна прыняў рэзалюцыю з рэзкім пратэстам супроць неадпаведнага аб'яднання прафсаюзаў прадстаў-

ляльні беларускіх арганізацый, якія вымагаюць неадпаведнага вызвалення арыштаваных, мы заклікаем усіх пралетараў сьвету пратэставаць супроць нячужывага антаў разгрому нацыянальных культурных устаноў.

Няхай жыве адзіны фронт пралетараў усіх краін!  
Няхай жыве польскі пралетарыят, які змагаецца з польскімі панамі!  
Далю фашызм!  
Няхай жыве міжнародная рэвалюцыя, якая опьніць муці чалавечтва!

#### Заслухаўшы паведамленне т. Валэбрынскага аб новым гвалтоўніцкім акце польскага ўраду над беларускай культурай і школай у Заходняй Беларусі, агульны сход ТЭСТЫЛЬШЧЫКАУ г. Менску катэгарычна пратэставаў супроць гэтага новага зьдзелу над беларускімі працоўнымі масамі Заходняй Беларусі.

Зачыненне „Таварыства Беларускай Школы“ зьяўляецца новым чарговым выпадкам фашысцкага польскага ўраду супроць працоўных мас Заходняй Беларусі і супроць беларускай культуры.

Азначанымі дзеяннямі польскі ўрад ставіць па-за абароны закону ня толькі „Таварыства Беларускай Школы“, але і самае існаваньне беларускай школы наогул.

Мы таксама ўпэўнены ў тым, што разгон „Таварыства“ вельмі шчыльна зьвязаны з ваеннымі палітыкамі польскай буржуазіі, прадстаўляючы сабою спробу да стварэння адпаведнай глыбы для ваеннай дзейнасці.

Выказваючы свой пратэст супроць нячужывага ўціону беларускіх працоў-

Заслухаўшы інфармацыю тав. Гершоніа аб барбарскім акце польскага фашызму над беларускай школай у Заходняй Беларусі, агульны сход шчэцінскай фабрыкі пратэставаў супроць іхніншатаў XX стагоддзя. Такі акт разгону беларускіх школ і прыдушэння жывой мовы палітычнаму нароку меў моц толькі ў пэўных часоў сарадзівакоў.

#### Праблема „Робатніка-Сілавоўскага Грамады“, суровы прысуд над сотнямі беларускіх дзеячоў, а папер разгон

## Маўклівае пасяджэнне пленуму Лігі

ЖЭНЕВА, 4. Ня глядзячы на заклік старшыні пленуму Лігі Нацый заісацца сваячасова для ўдзелу ў спрэчках на дакладу генэральнага сакратара, ніводная дэлегацыя ня высунула сваіх прамоўцаў. На паўторную прапанову старшыні выказацца па дакладу генэральнага сакратара ніхто не адказаўся. Старшыня пры агульным замяшанні і стрыманым сьмеху адлажыў пасяджэнне пленуму назаўтра, абвясціўшы, што калі ў працягу вечара ніхто не запішацца, пленум не адбудзецца. Пасяджэнне было закрыта над іранічнымі апледысменты часткі сабраўшыхся.

На сёння склікаецца прэзідыум пленуму для абмеркавання парадку працы.

Заслухаўшы паведамленне тав. Ілічкіна аб разгоне „Таварыства Беларускай Школы“ ў Заходняй Беларусі, мы, рабочыя і служачыя аб'яднанага заводу „Метал“, вельмі абурены такім нячужывым актам гвалту з боку польскай фашысцкай улады, якая трымаецца на прыгнечаным рабочых, сялян і акупаваных народаў. Мы, рабочыя і служачыя катэгарычна пратэстуем супроць прыгнечання і крывавага рэжыму Пілсудкага і яго апычнікаў над рабочымі і сялянамі Заходняй Беларусі.

Мы ведаем, што цэлы шэраг антаў зьдзелу над рабочымі і сялянамі Заходняй Беларусі, якія ўчынены польскім фашызмам на чале з Пілсудкім ёсьць неспрэчна падрыхтоўка крывавай бойні супроць нашага Савецкага Саюзу.

Мы катэгарычна заяўляем, што вайны мы ня хочам і пратэстуем супроць усякіх войнаў, якія падрыхтоўваюцца сусветнай буржуазіяй, але калі хто пасьмее зрабіць замах на нас і на нашы кастрычніавыя завабы, мы заўсёды гатовы да абароны кастрычніка і дапамогі нашым працоўным братам — рабочым і сялянам, якія змагаюцца супроць прыгнечання сусветнай буржуазіі.

Далю польскі фашызм!  
Далю сусветных тыранаў і гвалтоўнікаў!

Няхай жывуць рабочыя і сяляне Заходняй Беларусі!  
Няхай жыве перамога працоўных усяго сьвету над капіталізмам!

месьца ў лесе Тэймаіна, дзе выказваецца думка, што адмоўлены ад вайны палітыка быць паміраюць таксама і на рэпрэсіі супроць нацыянальна-вызвольнага руху.

## Замытаюць сьляды

ВЕНА, 4. Аўстрыйскае тэлеграфнае агенства паведамляе з Бухарэсту, што ў румынскіх афіцыйных колах катэгарычна абвясцілі паведамленне аб тым, што Пілсудкі вядзе перагаворы па палітычных і вайсковых пытаннях. У гэтых колах не перапанон таксама ў правідлоўскай паведамленьняў аб сустрачы Пілсудкага з кіруючымі румынскімі генэраламі.

Паводле афіцыйнага абвясчэння, доўгая гутарка Пілсудкага з Арджэнаю (часовы міністр замежных спраў) датычыла пытання аб перавозе праз Румынію праху памершага ў Турцыі барацьбіта ва вызваленні Польшчы Вема.

#### Чэмпэрлен ня вернецца да палітычнай дзейнасці?

ЛЕНДАН. Нездавальняючы стан вдароў Чэмпэрлена дае падставу для чутак і меркаваньняў, што ён наўрад-ці зможа зьявіцца яшчэ да палітычнай дзейнасці.

У палітычных колах лічацца з тэй магчымасцю, што Кешэндэн будзе выконваць абавязкі міністра замежных спраў да ўсеагульных выбараў. Трывога некаторай часткі друку з паводу новага курсу ангельскай палітыкі, накіраванага да ўраджэньня Антанты, узмацняецца ў сувязі з адсутнасцю давер'я да Кешэндэна.

#### У колах левага крыла рабочай партыі патрабуюць уважлівага наглядавання за палітыкай Кешэндэна з прычыны таго, што ён вядомы, як закляты вораг СССР.

насьці. Пры гэтым відавочна ўрад павінен, што яго залучэньне да пацку Кешэндэна не павіна тлумачыцца, як прычына яго-небудзь агаворак, зробленых удзельнікамі пацку“.

Тэлеграфнае агенства дадае, аднак, што наперакор усім абвясчэнням, у добра паінфармаваных колах сьцьвярджаюць, што ў часе гутаркі абмяркоўваліся пытаньня замежнай палітыкі, якія цікавяць Польшчу і Румынію.

Маючы адбыцца паўторны прыезд Пілсудкага ў Бухарэст у канцы верасня зьяўляецца ў сучасны момант гэмай абмяркоўваньня ваенна-нага міністра і кіруючых генэралаў, з прычыны таго, што прыезд Пілсудкага ў Бухарэст прыдае вялікае значэнне.

#### Да справы арыштаваных у Кітаі савецкіх грамадзян

ПЕНІН. Абаронца 15 савецкіх грамадзян, якія знаходзіцца пад арыштам у Пеніне, — Фока паведамляе:

„Пенінскія ўлады атрымалі ад Нанкіну загад аднавіць разгляд справы“. Фока падкрэсьлівае, што арышт 15 савецкіх грамадзян і трыманьне іх пад вартай зьяўляецца галасавым парушэннем міжнароднага права і абобных прынцыпаў правасуодьдзя.

Адначасова, што арыштаваных знаходзіцца ў знявольненні 17 месцаў, Фока заяўляе:

„Пенінскія судзьдзі не хацелі судзіць арыштаваных, ня маючы супроць іх доказаў, адначасова баяліся вызваліць іх, боючыся злосьці ЧжанЦзю-ліна. Цяпер каніённы ўрад аднаўляе разгляд справы“.

#### „Красін“ за паларным кругам

ЛЕДАКОЛ „КРАСІН“, 4. У 3 г. 30 хв. дзе сталі на якар у Бовэрлюнцэ. Тут падычыўна добрае месца для авіа-базы. Будзем чакаць прылёту самалёту. Зусім чыста вядо, іхноў ням, умова мядвор'я спрыяюць, вочер слаба, но-бракі высока. Учора вечарам і сёння ранішай чулі, як прамава за радзій-стан-дзя авія-групы“.

# РАДАСЬЦЬ ПРЫГНЯТАЦЕЛЯУ

(Польскіх буржуазны друк аб зачыненні Т-ва Бел. Школы)

## „ПАД ВЫГЛЯДАМ РАЗВІЦЦЯ АСЬВЕТА

### Таварыства Беларускае Школы — савецкаю плячоўкаю“

і далей даючы яшчэ рад брахлівых падвагалюўкаў.

Артыкуламі на зачыненне Таварыства Беларускае Школы адгукнуліся пакуль што толькі „Дзеньнік Віленскі“ і „Слово“.

Наколькі „артыкул“ першага ёсьць простым пераказам вестак, атрыманых ад дэфэзавы, пачолькі артыкулы „Слова“ тужацца да ідэалізацыі і грамадзянскага тлумачэння і абгрунтаваньня дзеяў новага гвалту над беларускаю культурнаю працоўнаю.

„Слово“ часткова выкрывае сапраўдныя прычыны наскоку на Т.Б.Ш. і пляны польскага фашызму на бухучыню ў адносінах да Беларускае культурнае працы.

„Слово“ часткова выкрывае сапраўдныя прычыны наскоку на Т.Б.Ш. і пляны польскага фашызму на бухучыню ў адносінах да Беларускае культурнае працы.

каю арганізацыяй. Апрача яго ёсьць яшчэ заложаны савецкавынікамі і хадохамі „Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры“ і паўлюкевічэўскае „Прасьвета“, якая знаходзіцца ў руках беспародных польскіх наймітаў. Але, „Слова“ прызнае, што Т.Б.Ш. было самаю лічэбнаю па колькасці сяброў арганізацыяй, найбольш зьяўляюцца ў Беларускае масамі і найбольш радыкальнаю. Усяго гэтага было даволі, каб зрабіць Т.Б.Ш. неаправільна дзея польскага фашызму. „Прасьвета“ адкрытых прадажнікаў, якая існавала толькі на паперы і ніякае сапраўднае зьвязаньне працы не вяла, не зьяўлялася выстаражочаю проціпагою дзея Т.Б.Ш. і не магла даць польскай уладзе падставы дзея ліквідацыі Т.Б.Ш. Гэтая проціпаго была ўзлежана ў „Вел. ін-це гасп. і культур“, які быў заложаны выступіўшымі в.Т.Б.Ш. сельсаюзнікамі і хадохамі.

Дзея гэтага „мудрасць“ княдзя Адама Станкевіча і іншых, якія вышлі з Т.Б.Ш. і залажылі свой сухотачны В. І. Г. і К. Гэтая павала польскіх чорнасопцаў яны найбольш ясна паказвае тую ірравакацыйную ролю, якую ў сваім часе адграві ў адносінах да Т.Б.Ш. і Беларускае культурнае працы Беларускае сельсаюзніцкі і хадохі Преміча і кс. Станкевіча. Адказнасьць за новы гвалт польскага фашызму над Беларускаю культурнаю працоўнаю на толькі на самай польскай фашызму, але таксама і на іх „Слово“ аб гэтым сьведчыць неабавіжна, і свой артыкул канчае на жалюшчым навародзі дапамогі правакатарам:

„Ня трэба вельмі браць да сэрца ліквідацыю гэтае „асьветнае“ плячоўкі з рэзка рэвалюцыйным („вымеротным“) характарам, але трэба пуста-та засьці на ўважэ запойніц канца-сімаі важнымі беларускімі ўстановам нацыянальнага лягеру“.

Увесь польскі буржуазны друк, незалежна ад яго афіцыйнага ці апазыцыйнага характару, спякаў вестку аб зачыненні Т-ва Беларускае Школы з жывым задавальненьнем. „Газета Варшавская“, „Глас Правды“, „Кур'ер Польскі“, „Слово“, „Дзеньнік Віленскі“, „Кур'ер Віленскі“ — усё яны аб'ядналіся на гэты раз у адным супольным папучьці злоснага здавальненьня, што (нарэшце такі разгромлена так ненавісная польскаму нацыяналізму Беларускае культурная арганізацыя.

Усе гэтыя газеты змясцілі поўнасьцю вымаганьні пачальніка віленскае дэфэзавы Кірткіліса і пасьпяшліся вадэманстраваць сваю салідарнасьць з ім.

Да крыкаў пералізаваных газет вельмі гармавійна далучылася поўнае маўчаньне пэпэсаўскага „Робатніка“ — маўчаньне, якое мае на меншае значэньне, чым самыя злосныя крыкі.

З віленскіх газет найбольш шумна паведаміў аб ліквідацыі Таварыства акраза „Кур. Віл.“ — той самы, што ў часе расправы з Грамадою друкаваў пісьма-та спачувваючы беларусам артыкулікі. 30-га-ж жніўня „Кур. Віл.“ паказаў свой сапраўдны фашысцкі твар, выявіў нарэшце свае сапраўдныя адносіны да Беларускае працоўных масаў. Ён найбольш расьпісаўся аб зачыненні найважнейшага Беларускага культурнага таварыства і найбольш пастараўся дзея абгрунтаваньня гэтага кроку ўла. Нават шрыфт і то „Кур. Віл.“ даў ды. Нават шрыфт і то „Кур. Віл.“ даў ды. Нават шрыфт і то „Кур. Віл.“ даў ды.

Цэнтральны орган пілсудкаў „Глас Правды“ ўжо ў нумары за 30/VIII ня ўтрымаўся, каб не зрабіць вырныку проціў „суседняе дзяржава“, а назаўтра ўжо біз усіх прыкрымак зрабіў грубы арытасавецкі выпад, змяшчаючы тэлеграфнае Відзілі аб прычынах ліквідацыі Т.Б.Ш. над такім крыківым загалоўкам:







Сельскія млыны, панольні вны ма-  
дзі чыста мясцовае значэнне, павін-  
ны заахтацца ў падпарадкаванні рай-

мант. Гэта ўсё разам умяоць  
планавасці і ў забеспячэнне насель-  
ніцтва патрэбнай прадукцыяй.

вытворчасці маргарыну пры Бел-  
мястандлі і аэвіавадзі а салатопа-  
най вытворчасці.

А. ФУРЭМС.

# НА САРЭЦКАЙ БЕЛАРУСІ

...ТЭЛЕГРАФУ, ТЭЛЕФОНУ, ПОШТАЙ... НАШЫХ КАРЭСПАНДЭНТАў

## Непарадкі ў Слуцкім інвалідным аб'яднанні

Інваліднае аб'яднанне «Чырвоны Працаўнік» аб'яднае 8 вытворчых і гандлёвых прадпрыемстваў у Слуцку.

Уважлівым поглядам на гаспадарчую працу інваліднага аб'яднання дае нам погляд рад адмоўных момантаў.

Уявіце хоць бы млын, якім загадае інвалідная арцель. Улічваючы сутаснае становішча на хлебным рынку, праца млыну павінна была быць сабіліва выразнай. Між тым, уся пасажоўка працы на млыне зводзіцца аб адваротным. Вучот праведзенай працы па пакоме збожжа выдана непраўдліва. Праўдзёнае зусім не вядзе падліку выдаткаў на млыне квіткоў. Сяліне, якія прывозіць у млын збожжа, квіткоў на рукі не атрымліваюць, яны не ведаюць аб той колькасці збожжа, якая апаратом млыну ўлічываецца ў квітках.

Панельны збор выдаецца па асабістым жадаванні заг. млыну без дазволу на гэта Сялэхлебу.

На глядзачы на тое, што ў Слуцку ёсць значны лік беспрацоўных членаў саюзаў, рамонтныя работы на млыне праводзяцца выключна прыватнікамі. Адначасова прыватным актэў на зробленую работу не складзецца. Нафту для млына, дзілідровае масла і інш. значныя матар'ялы адміністрацыя набывае выключна ў прыватніка, у той час, калі аддзельнае Нафта-складу адпущыць гэтыя матар'ялы ў любой колькасці і шмат таней.

Гаспадарыне на млыне настолькі «уножае», што адміністрацыя ня

мае калекцыяны сабекошту і ня ведае рэнтабельнасці свайго прадпрыемства.

Прыватнікі-мухамолы лепей сабе адчуваюць на млыне, чым сяліне, прыхаўшыя для памолу збожжа, бо прыватнікам аказваюцца ровныя прывілеі. Апошняе зусім зразумела, бо на млыне працуе былы ўласнік яго Марголін.

На каўбаснай майстэрні інваліднай арцелі моцная сувязь з прыватнікамі. За паўгода гандляроў прадаваліся вялікія партыі сала. Так, у пачатку чэрвеня прадава прыватніку Катлоўскаму сала на 1.239 руб., прыхаўшаму з Маскоўскай губ. гандляру—97 пуд. сала.

Праца сталюкі інваліднага аб'яднання пастаўлена з рук вон кепска. У сэнсе рэнтабельнасці і нар. харчавання яна сабе не апраўдвае, сталюка прадае толькі гарэлку і дапамагае прыватнікам у рэалізацыі кандытарскай прадукцыі.

На глядзачы на дырэктывы аб змяншэнні надбавак на сабекошт, на ўсіх прадпрыемствах інваліднага аб'яднання набліжы на прадукцыю аб'яднання надта вялікія.

Сярод інвалідаў, якія працуюць на прадпрыемствах, маецца некалькі частка не інвалідаў і ня членаў саюзаў.

Усе гэтыя факты безгаспадарчасці ў працы Слуцкага інваліднага аб'яднання патрабуюць перагляду ўсяго напрамку яго працы.

## Лясныя бюракраты

ЗЕМБІН. (Ад наш. сям'яраў). Зембінскім лясніцтвам кіруе цэлая кампанія. Вось яе склад.

Ляснічых Ляўдуковіч—былы афіцэр, памочнік ляснічыха Серафімовіч—сын вядомага ляснічыха самагоншчыка, рахункавод Епішка—былы валасны кісар. Не гаворачы ўжо аб тым, што гэта кампанія займаецца п'янствам, яна, што самае горшае, бюракратычна адносіцца да сяліна. Адміністрацыя «прыватніцка» дэстабілізуе Туроўскага і вяртаўніка Жуковіча М. за тое, што яны ажыццявілі ўсе іх учыні перах ваіма сялінаства і саюзу.

Калі сялінаства зварачаецца за рахункам да Серафімовіча, дык ён па 2-3 тыдні загадвае гату справу. Толькі пасля таго, як сядзіне вярнуцца са скаргай да сакратара ляснічых КР(С)Б, ён разлічваецца з імі.

Быў выпадак, калі Серафімовіч, будучы пад «трудом» і не памятуючы, дзе пазыжы ведамасці па распрацоўцы лесу, абвінавачаў у гэтым Туроўскага, кажучы, што апошні ўкраў іх. Серафімовіч хацеў нават, каб селсавет зрабіў воблас на кватэры Туроўскага. Праз дзень ведамасці былі знойдзены ў стане сабухаваных апошняга—рахункавода Епішка.

2-га жніўня цэлая кампанія ў часе а'яны падпісала пратакол аб зваленні Туроўскага—дэстабілізаванага камандіра. Добра, аднак, што АЗА в давадзі х-ва, г. зн. Серафімовіча і Епішкі, не згадзіўся.

Вось што робіцца ў Зембінскім лясніцтва. Вось дзе патрэбна ўмяшальнасць РСІ.

## Ня было праверкі

(Крупскі раён, Аршаншчына)

Па нашым раёне ёсць шмат гаспадароў, якія ўстаілі ад аднадушчаўня зямлю, і та галоўным чынам заможныя сяліне.

Хоць райвыканкам і праводзіў працу па выкрыцці гэтых утойчыкаў-кулакоў, і выкрыта шмат зямлі, але трэба адзначыць, што гэтыя працы праводзіліся толькі ў парадку ўдаравай кампаніі. А як кампанія праішла, дык і нікуды ўсю гэтую працу.

Райвыканкам толькі туды праводзіць праверку, калі наступнае ад якогавата актывістага заява на таю ці іншага гаспадара-утойчыка. Сельскія-ж вычутныя камісіі, якія створаны пры селсаветах, зусім не аялі гэтай працы, быццам і та і не датычыць. Селькор Раманоўшчын.

## Ільготны фонд у 76.506 руб. па акладным страханні

ГОМЕЛЬ. Акрстрзах сумесна з акрпліям размеркаваў ільготны фонд па акладным абавязковым страхаванні на 1928-29 г. у суме 76.506 р. Гомельскаму раёну адпущана—12 тысяч рублёў, Веткаўскаму—12.200 руб., Дерахоўскаму—10.700 руб. Астанія сума размеркавана сярод іншых раёнаў Гомельшчыны.

«Пралатары». За-  
вод ня выконвае дырэктывы аб  
звышнэйш сабекошту прадукцыі...  
Завод несвачасова выконвае за-  
казы... Якасць вырабаў пакідае жа-  
даць лепшага...

Рабоча-сялянская інспекцыя аб-  
сцледвала стан заводу. Усе нака-  
заныя пацвердзіліся.

Завод прымаў заказы, якія не  
адпавядаюць тэхнічным умовам вы-  
творчасці: п'янікі і падводныя  
лодкі. Гэтыя буйныя заказы дава-  
лі дэфіцыт. За лодку ўзялі 4.000р.  
пры сабекошце ў 7.500 р., п'янік  
даў 10.000 р. страты і г. д.

Буйныя, дэфіцытныя заказы  
ўдарылі сабекошт заказаў на  
рамонт.

Амаль што ніколі заказы ня вы-  
конваліся да тэрміну, і гэта ўвай-  
шло у сістэму.

Былі выпадкі, калі заказ прая-  
жаў у цэху больш месяца без уся-  
лякага руху. У той-жа час адзна-  
чана сваячасовае выкананне за-  
каў прыватніка Грынбурга. Рабо-  
чыя гавораць: «Прыватнік прыдзе  
ў цэх і добра папросіць—бачыш,  
заказ робіцца хутчэй».

Значна вырас глум. Павялі-  
чэнне глуму асабліва прыметна ў  
цэху меднага ліцця.

Прычыны шмат: няправільныя на-  
дзелі, чарджы, дрэнны нагляд тэх-  
нічнага персаналу, майстроў.

Значна кулгае якасць пра-  
дукцыі такарнага цеху.

Прагулы супроць мінулага

## Арганізуйце часовую кантрольную камісію

(Фабрыка «Чырвоная Бярэзіна», Нова-Барысаў)

Наша фабрыка налічвае звыш  
1.000 рабочых. Часовай кантрольнай  
камісіі на ёй няма. Ці патрэбна ў  
нас камісія? Надта патрэбна. Шмат  
добрых прашаноў вытворчых нарад  
ня выконвае адміністрацыя. Часта  
бывае, што адміністрацыя наогул ня  
прымае прашаноў вытворчых камі-  
сій.

Напрыклад, вытворчая нарада па-  
ці нельга скары-  
стаць рабочую сілу  
БЕЛХАРЧТРЭСТ ПАКЛАПОЦІЦА

АБ ГЭТЫМ  
(Дражджавы завод «Чырвоная  
Зара», Менск)

Завод «Чырвоная Зара» пераабста-  
ляваны для варкі дрожджаў у меля-  
су і зусім можа спраўляцца з забесь-  
пячэннем рынку, асабліва зараз,  
калі попы на дрожджы значна зні-  
зіўся.

Завод «Пралатары» таксама пера-  
абсталяваны, але не працуе, стаіць.

Рабочыя заводу «Пралатары» пера-  
кінуты на «Чырвоную Зару», але 30  
чалавек ходзяць валажымі рукамі па  
тэрыторыі заснулага заводу.

Між тым частка рабочых упако-  
вачнага аддзялення «Чырвоная За-  
ра» мае вялікі прырабтак.

Чаму-б адміністрацыі не патраба-  
ваць дадаткова рабочых з «Пралата-  
рыя». Можна будзе скарыстаць хлоп-  
цаў, якія ходзяць без справы і в'яка-  
номіць грошы на ашпаце прэміяль-  
ных.

творчасць, адмаўляючы ад ра-  
боты. У пагоні за заробаткам лю-  
дзі псаваўі варштаты. Зразумела,  
што ўсё гэта адмоўна адбіваецца  
на вытворчасці.

Склады заводу зрабіліся са-  
праўднымі магіламі. На скла-  
дах знойдзена шмат каштоўных  
матар'ялаў: ляскамабіль дэргіні, вар-  
штаты. Рабочыя часта самі бралі  
матар'ял без усялякага падліку.

Бухгалтэрыя адстала на 4 ме-  
сяцы. Падлік матар'ялаў пастаўлен  
вельмі дрэнна. Пры інвэнтарыза-  
цыі выявіліся вялікія нястачы  
сырцу матар'ялаў і апалу.

Завод купляў абсталяванне ў  
прыватніка, некаторыя рэчы зусім  
непатрэбны былі для вытворчасці.  
Каштоўны анал—кокс—сварыстоў-  
ваўся для ацяплення памяшкань-  
няў і сушак.

Прапановы вытворчых нарад  
слаба праводзіліся ў жыццё.  
Адміністрацыя і заводскія арга-  
нізацыі вельмі мала займаліся пы-  
таньнямі паліпшэння і рацыяна-  
лізацыі вытворчасці.

Матар'ялы абсцледвання былі  
прачытаны агульнаму сходу рабо-  
чых заводу. Больш 20 чалавек пры-  
макі ўдзел у спрэчках. Усе рабо-  
чыя згадзіліся з вывадамі РСІ.

Язеп Дзёйка.

АД РЕДАКЦЫІ: Мы чакаем ад за-  
водных арганізацый адназу, якія ме-  
рапрыемствы прыняты да знішчэння  
адзначаных абсцледванням недахопаў.

## 3 90 прапаноў ра- бочых выканана 75 кантрольная камісія ЗАВА- ЯВАЛА АУТАРЫТЭТ

(Гарбарня «Бальшавік», Менск)

За апошні час на гарбарні «Валь-  
шавік», у сувязі з работай часовай  
кантрольнай камісіі, значна ажыўла-  
ся дзейнасць вытворчых нарад. Ад-  
начавецца вялікая актывнасць ра-  
бочых пры абгаварэнні пытаньняў,  
вырасла актывнасць. На цэхавыя  
нарады зьяўляецца 50-60 рабочых.

Асабліва ажыўлена абгаворвалася  
пяцігодка гарбарнай прамысловасці.  
Яна перадаана вытворчай камісіі,  
якая павінна ўлічыць рад паказань-  
няў рабочых.

Гэтым днямі адбыўся агульны сход  
рабочых гарбарні, на якім адміністра-  
цыя рабіла справадачу аб выкананні  
і прапаноў часовай кантрольнай камі-  
сіі, звязаных з новым будаўніцтвам.  
На сход зьявілася 100 проц. рабочых.

Гарбары са злавальным аяна-  
ччым, што з 90 прапаноў 75 праведзе-  
ны ў жыццё. Рэшта не магла быць  
выканана з-за ашыбкоў гарбарні  
на рамоні.

А. Ф.

станавіла скасаваць пасаду галоўбу-  
ха, але гэта прапанова ня выканана,  
ня глядзачы на тое, што з ёю згадзіў-  
ся і дырэктар і нам. дырэктара фаб-  
рыкі.

Гэтыя факты кажучы, што на  
«Чырвонай Бярэзіне» трэба арганіза-  
ваць часовую кантрольную камісію.

БАРШЫМ.

ВЕДАЮЧЫ.

Але-ж вельмі кепска тое, што ні-  
хто не зьяўляе ўвагі па тэхніч-  
ных прашаноў. Рабочыя некалькі  
раз гаварылі аб недастаці варшта-  
таў—ніхто не прыслухоўваўся да  
іх прашаноў.

У выніку амаль што ня кожны  
дзень варштаты стаіць па 30-40 мі-

## Левая нага ня ведае, што робіць правая

БЕСПАДСТАўНАЯ ДЭЛЯРАЦЫЯ ДЫРЭКТАРА  
(Шпалерная фабрыка, Менск)

На вытворчай нарадзе фабрыкі  
разглядалася пытаньне аб будаўніц-  
тве 1928-29 г.

Дакладчык—дырэктар фабрыкі  
тав. Гальперын—спыніўся на плане  
капітальных работ. Адміністрацыя  
мяркуе пашырыць фабрыку, пауда-  
ваць склады, пераабсталяваць нека-  
торыя аддзяленні.

Нарада, абгаварыўшы план, вынес-  
ла пастанову аб тым, што яго неаб-  
ходна правесці ў жыццё, бо зараз  
рабочыя працуюць у дэснаце і пыле.  
Пашырэньне фабрыкі дасць матчы-  
насць павялічыць прадукцыйнасць  
працы і павялічыць прадукцыю.

## Залежы на 30 тысяч руб часовай «Кантрольня» выявіла безгаспадарчасць

(Заходняя чыгунка)

Часовай кантрольнай камісіі Зах-  
чы абсцледвала склады чыгункі.  
Выяўлены вялікія залежы матар'я-  
лаў. Так, напрыклад, толькі ў двух  
складах менска і асіповіцкім зной-  
дзена старых залежаў на суму каля  
14.000 руб.

Акрамя гэтага выявілася, што да  
канца бюджэтнага году ня будзе вы-  
дана матар'ялаў на суму 24.500 руб.  
Іны будучы ішчэ доўгі час ляжаць  
на складах чыгункі.

Наогул, належыць рэалізаваць  
ішчэ матар'ялаў на 35.000 рублёў.  
Гэта сума вялікая і яна магла-б

## Адміністрацыя плюе на тэхніку бясъпечнасці

Няшчасны выпадак на заводзе „Праца“

Саюз дрэваапрацоўшчыкаў і ра-  
бочыя ня раз ужо звярталі ўвагу  
адміністрацыі лесаліній «Праца»  
(Мазыры) на неабходнасць па-  
ляпшэння тэхнікі бясъпечнасці.

Невыкананне правіла аховы пра-  
цы можа выклікаць няшчасны вы-  
падак. Адміністрацыя ня прымала  
ніякіх мер для агараджэння леса-  
пільных рам.

У выніку работніца Зарэцкая,  
выбіраючы тырсу ў момант сшы-  
нення пілы, трапіла рукою ў пілу.

## Вялікія накладныя выдаткі на грамадзкіх работах

Дзяржфінкантроль нядаўна арабіў  
абсцледванне грамадзкіх работ на  
Мазыры. Абсцледванне выявіла рад  
недахопаў на работах.

На правядзеньне грамадзкіх работ  
у гэтым годзе было адпущана  
15.080 руб. з умовай прапусціць  
9.660 чалавека-дзён. З гэтай сумы  
фактычна выдана 9.130 руб. На не-  
кваліфікаваную і кваліфікаваную  
рабочую сілу, на тэхнічны нагляд  
выдана толькі каля 4 з паловай ты-  
сяч рублёў. Накладныя выдаткі скла-  
даць 37 проц. усёй сумы, супроць

прадугледжаных плянам 20 проц.  
Камтас набыў 4 ваганеткі ў пры-  
ватнай асобы па дарагой цене—  
300 руб. штука. Гэтыя ваганеткі—  
надзвычайна дрэннай якасці; дзьве  
з іх ужо выбылі з строю.  
Гэты выпадак не дазваляе разгар-  
нуць грамадзкія работы як нале-  
жыць.  
Грамадзкія работамі ахоплены  
толькі 11,8 проц. беспрацоўных, якія  
лічацца на Мазырскай біржы.  
Слаба стаіць справа з тэхнічным  
наглядам на работах.

І. Н.

Вытворчай нарада некалькі раз  
абгаворвала пытаньне аб варшта-  
тах, але спыніў кажучы: «Дзежым  
як-небудзь і на гэтых».

Раз нааўсёды трэба скончыць з  
надбайнасцю.

Лёгкі кавалерысты.

Калі старшыня фабрыку найшоў  
у Вешпаертрест з пастановай вы-  
творчай нарады, дырэктар тресту за-  
явіў: «Нічога ня ведаю наконі будаў-  
ніцтва. Мы мяркуем пашырыць фаб-  
рыку толькі ў 1931-32 годзе».

Цікава ведаць, хто вінават у гэтай  
блытаніне? Ці адміністрацыя фабры-  
кі, якая, не ўгадніўшы пытаньня,  
аўтарытэтно выступала на нарадзе,  
ці трест, які зусім ня цікавіцца ста-  
новішчам шпалернай фабрыкі?

Левая нага, як мы бачым, ня ве-  
дае, што робіць правая.

ЛЮТАРЭВІЧ.

прывесці вялікую карысць транс-  
парту, а між тым ляжыць мёртвым  
капіталам на складе.

Спажыўцы ня ведаюць, якія ма-  
тар'ялы ляжаць у складах, і набы-  
ваюць іх самаўпэўненым спосабам. На-  
огул падлік матар'ялаў пастаўлен  
дрэнна.

Ёсць таксама выпадкі дастаўкі  
матар'ялаў не адразу да месца спа-  
жывальня, а на іншыя станцыі, што  
выклікае лішні прастой вагонаў і  
затрату сродкаў.

М.

Дзякуючы таму, што тормазы  
былі слабыя, піла ня спыніла пра-  
цы—работніца страціла два пальцы  
на руку.

Інспекцыя працы расьсцледвала  
гэты няшчасны выпадак. Выявіла-  
ся, што ўсю віну ўсё адміністра-  
цыя, якая не прыняла ніякіх мер  
да агараджэння варштату.

Інспекцыя перадала справу пра-  
курору для прыцягнення вінава-  
тых да адказнасці

К. І.

Вино, вино—на радость нам дано. (З популярной песьні)

Інвалідная кааперацыя, ідучы ў нагу з патрабаваннямі нашага часу, з пахвальнай гатоўнасцю паставіла сабе задачу скараціць гандляў сьпірытусовымі напіткамі. Значна метагодней і здаравей насаджваць вытворчыя майстэрні, прычым інвалідам працоўныя навукі павелічваюць кадры забяспечаных пенсіянераў дзяржавы.

На жаль, кіраўнікі інваліднай кааперацыі не намерзілі тэрмінаў, нават прыбавных, для выкачвання гэтай задачы. Таму яны лічаць магчымым «пакуль што» дзейнічаць якраз наадварот...

Арцель інвалідаў № 16 пастанавіла арганізаваць майстэрню для шыцьця дзіцячага адзення, бялізны і коўдраў. Першыя разведкі былі вельмі здавальняючыя. Тэкстыль-сіндыкат павялічыў арцель, абяцаўшы забяспечваць мануфактурнай. Памяшканьне ўдалося знайсці на бойкім месцы—на рагу Плянэ Воі і Інтэрнацыянальнай, што вельмі важна для працы майстэрні. З ЖАКТ'ам № 1 арцель заключыла 25 ліпеня дагавор на памяшканьне. Здавалася, што справа на мазі, хутка майстэрня пачне працаваць поўным ходам... Але...

Інвалідная кааперацыя мае яшчэ адну арцель—№ 14, якая гандлюе віном і сьпірытусовымі напіткамі. Гэтая арцель, даведаўшыся з газэт, што выдаецца рашучая барацьба в існаваньне, што ў некаторых гарадох скарачаецца гандляў сьпірытусовымі напіткамі, што ставіцца нават пытаньне аб скарачэнні выразу іх—парашыла... адкрыць яшчэ адзін, трэці, па лічбе, віны магазін. І аблюбавала тое-ж «бойкае месца» на рагу Плянэ Воі і Інтэрнацыянальнай, занятае ўжо арцелью № 16. Віныя арцель рашуча атакавала

ЖАКТ № 1 і атрымала перамогу. І жніўня праўленьне ЖАКТ'у № 1 заключыла дагавор з арцелью № 14 на здачу ўжо зданата памяшкання і атрымала нават задатак у 200 руб.

Толькі 4-га жніўня арцель № 16 даведалася, што памяшканьне перахвачана «сутаварыскай» арцелью № 14, што называецца, з-пад самага логінага гроша няварта бяз подпісу старшыні праўленьня, які ў гэты час адпачываў на дачы. А калі зьявіўся старшыня праўленьня, ён чыкнуў на адзін падпісаны дагавор і заключыў другі—з арцелью № 14.

Арцель № 16 вастаўся адзіны выхад—зьявіўся да дапамогай да БСІКА. Так яна і арабіла...

Вынік атрымаўся аусім нечаканы. «Афіцыйна» БСІКА адмовіўся ўмяшчацца ў гэтую справу, а «неафіцыйна» паслаў паперку ЖАКТ'у № 1, у якой піша: «БСІКА лічыць метаэгодным адыць гэтае памяшканьне не 16-й, а 14-й арцель». І па тэлефону дадаў, што арцель № 16 не заслужыла давер'я...

Дзіўна таксама, што адміністрацыяны адрэс Менакрыжкамму выдаў давол на адрыццё гэтага віныага магазіну. Дзіўна таму, што віныны магазіны ў гэтым раёне разьвіваюцца да чорта, што ня дзверы—то віныны магазіны.

Ці ня час пытаньне аб барацьбе з існаваньнем паставіць на больш практычныя рэйкі? А інвалідная кааперацыя трэба абавязкова намерзіць тэрміны скарачэння гандляў сьпірытусовымі напіткамі і пашырэння сваіх вытворчых майстэрняў. СІНЯБЛЮЗЬНІК.

Танны харчы — прызыўніку

У мінулым годзе прызыўнікі і дэмабілізаваныя скархіліся на дарагоўлю гарачых абедаў, якія каштавалі ў радзе раёнаў да 30 кап. Гэты кошт—не па кішэні хлапцоў, якія атрымлівалі ў суткі 40 кап. на харчаваньне.

Кааперацыйныя і гандлёвыя арганізацыі прымаюць вельмі слабы ўдзел у забеспячэнні прызыўнікоў гарачай стравай. Ніхто не дамагаў стаяцым буфетам наладзіць гэтую справу.

Мясцовым савецкім, кааперацыйным і інш. арганізацыям неабходна неадкладна, не чакаючы дзяржтў і накімаў з цэнтру, сур'ёзна заняцца харчаваньнем прызыўнікоў і звольненых з рміі. Трэба наладзіць харчаваньне на

вакзалах і асабліва на буйных чыгуначных вузлах. Вядзкую увагу належыць ўдзяліць разгортваньню сеткі ларноў па дробным продажы прадуктаў харчаваньня на танных цэнах. У раёнах, дзе цяжка арганізаваць кааперацыйныя і дзяржаўныя ларкі, трэба даць рад імглот дробнаму прыватнаму гандлю.

Прадаж усялякіх сьпірытусовых напіткаў на дарэзе сьледвацца прызыўніку павінен быць поўнасьцю забаронен.

Звольнены чырвонаармеец і прызыўнік павінен быць забяспечаны здаровай і неадрагоў отравай. В. СУХАЎ.

На ўсебеларускай дарожнай нарадзе

На ўчарашнім пасяджэньні нарады інжынер Чарнышоў зрабіў даклад аб разьвіцці аўтамабільнага гаспадаркі, БССР і ле перспектывах.

Разьвіццё грамадзянскага аўта-транспарту трэба аднесці выключна да асноўнага дэсэцігоддзя.

Новы навучальны год у менскіх школах

Заняткі пачаліся ва ўсіх школах Менску ва выключаньнем Лясавіцкай, якая пачы сваю працу з 10-га верасня. У гэтым годзе наглядаўся нябывалы наплыв вучняў у пачатковы і першыя групы сямігодка. У 5 групы паступалі залюўным чынам дзеці сямлі. Усе школы ўкамплектаваны. Камісіі па адборы вучняў скончылі сваю працу.

Аб выплаце дапамогі паступаючым у навучальныя ўстановы

Згодна растлумачэньня Наркампрацы рабочыя і служачыя, якія пасылаюцца прафэсійнальнымі, саацыйні і партыйнымі арганамі ў навучальныя ўстановы для вучобы, пры неабходнасьці панідаваньня меаца службы атрымліваюць пры звальненьні выхадную дапамогу ў разьмеры 2-тыднёвага зарабтку.

Гэтае правіла не распаўсюджаецца на тых рабочыя і служачыя, якія працавалі ў прадпрыемствах, установах ці гаспадарнах менш і месляду.

Прывітаньне ЦВК БССР

158 маладых камандзіраў-выпускнікоў АБВШ у дзень свайго выпуску шчыра вітаюць вярхоўны орган БССР. Барацьба паміж Савецкім Саюзам і капіталістычным мірам за справу пралетарыяту ўсяго сьвету нямінуца.

Мы аб'ядаем аддаць усе свае сілы на ўзмацненьне балвой магутнасьці РСЧА і на першым Вашым загадзе павесці чырвонаармейскія масы ў бой да поўнай перамогі над буржуазіяй.

Мы заўсёды будзем трымаць зброю напачатовае. 4-ы выпуск АБВШ

Выйгрышы па пазыцы індустрыялізацыі

Учора беларуская кантора Дзяржбанка пачала вылітаў выйгрышаў па 4-м тыражы першай пазыкі індустрыялізацыі. Усяго за ўчарашні дзень было атрымана 49 выйгрышаў на суму 1.550 руб., з іх некалькі выйгрышаў па 50 р. і 45 па 25 р.

За дзень

ЗАКУПЛЕНА РЫБА. МПРЭ закупуў на Мазырскім рыбным заводзе Наркамзему 3.000 пудоў галіцыйскага карпу. Гэтым днём рыба паступіць у продаж.

АТРЫМАНЫ СЕЛЯДЦЫ. МПРЭ атрымаў два галоны селядцоў, якія паступілі ўжо ў продаж.

ПІАНЭР-КАМУНА. Піянэр-камуна ў Менску закрываецца. Згодна пастановы прэзідыуму акрэдытаванага ўсе дзеці, што знаходзіліся ў камуне, будуць разьмешчаны па дзіцячых установах іншых акру. На перавод дзяцей адпущана 1.456 руб.

ДО 10-ГОДЗЬДЗЯ АГАЛАШЭНЬНЯ БССР. Прэзідыум акрэдытаванага даручыў Барысаўскаму іфр-савету і ўсім райвыканкамам тэрмінова стварыць камісіі па падрыхтоўцы сьвяткаваньня 10-годзьдзя аглашэньня БССР. У Менску ўтвараецца акрувовае камісія.

АДКРЫЎСЯ КУТОК ВУЧОНЫХ. З 1-га верасня аднавіў сваю працу куток вучоных, у якім абсталяваны спецыяльныя рабочыя кабінеты для навучальных працаўнікоў.

— 7-га верасня, а 8 гадзіне ўвечары, Акрбюро ЮП склікае агульна-гарадзкую нараду вачатых фарностаў і камсамольцаў-вучняў школ 7-годка па пытаньні: «Чарговыя задачы фарностаў і самакіраваньня ў школе ў багучым навучальным годзе». Народа адбудзецца ў Цэнтральным плянаклубе. Запрашаюцца заадачкі школы, настаўнікі, якія працуюць у школьным самакіраваньні.

Настаўніцкія курсы пры Наркампрацы павіны існаваць

Аношнія два гады з мэтай зьнішчэньня беспрацоўя па разуковай сэкцыі біржы працы былі наладжаны настаўніцкія курсы пры Наркампрацы. У гэтых курсах быў заікаўлены і Наркамсьветы, бо яшчэ і да гэтага часу адчуваюцца недахват кваліфікаваных настаўнікаў для вясковых школ.

Так, у гэтым годзе ў сувязі з правядзеньнем усеагульнага навучаньня на плане для Беларусі патрэбна настаўнікаў для 850 новаадчыненых школ і камплектаў. Падтэхнікумы змоглі выпусціць 400 настаўнікаў, і, такім чынам, недахват больш, чым у пазьвіну прайшося панаўняць з другіх крыніц.

Настаўніцкія курсы пры пэдтэхнікумах далі нявызначны лік і таму, курсы пры Наркампрацы, якія выпускалі сабета блізка сотні настаўнікаў былі над-

звычайна карысным і сваячасовым мерапрыемствам.

За сродкі Наркампрацы ва апошнія два гады падрыхтавана каля 200 чалавек даволі добра кваліфікаваных настаўнікаў, якія зараз накіраваны на працу. Гэтым дасягнута яшчэ і тое, што 200 чалавек беспрацоўных, якія мелі сярэдняю адукацыю, зьяты з утрыманьня дзяржавы, як беспрацоўныя і атрымаўшы за 6 месяцаў навучаньня востатую метадычную і практычна-падагачіную падрыхтоўку, будуць карыснымі работнікамі ў вясковых школах. Такі ўхіл і мелі курсы, калі бралі яны напрамак, галоўным чынам, на гурмадка-палітачыя дыацыпліны, з мэтай падрыхтоўкі ня толькі настаўнікаў, але грамадзяка-палітычнага дзельца на вёсцы.

Зараз, як ужо было адзначана вы-

шэй, усе скончыўшыя курсы атрымалі прызначэньне ў школы і разьехаліся па акругах. І тут Наркампрацы дапамог ім, даўшы 500 рублёў скідкі на праезд да месца і 750 рублёў дапамогі на выезд.

Прымаючы, што такога характару курсы вельмі карысны ў сучасны момант, бо, па-першае, яны зьнішчаюць беспрацоўе срод разумовай сэкцыі біржы працы, па-другое, такога роду сілы накіроўваюцца на вёску і гарады ўнікаюць накіпленьня іх, дзе прыстасавецца да працы цяжка і, па-трэцяе, Наркамсьветы запаўняе патрабамі кваліфікаванымі работнікамі свой педдахват у настаўніках. Трэба, каб аднаведзеныя ўстановы падумалі аб тым, каб і ў наступным годзе такія курсы існавалі.

В. ЗАЛУЦКІ.

Згодна дырэктывы НК РСІ і камітэту па справах друку, з 1-га верасня ўся дастаўка мясцовых газэт падпісчыкам г. Менску перадава па шчы. Пры гэтым мелася на ўвазе рацыяналізаваць дастаўку, сканцэнтраваныя ле ў адным месцы.

Але першыя вынікі работы пошты паказалі, што яна з гэтай задачай ня справілася. У рэдакцыю газэты «Зьвязда» паступае шмат скаргаў ад падпісчыкаў на неакуратную дастаўку газэт.

Раней газэты дастаўляліся мясцовым падпісчыкам на дом у большасьці раёнай гораду раніцою, а ў крайнім выпадку не пазьней абедзенага часу. У апошнія-ж дні газэты дастаўляюцца а 7-й гадзіне вечара, а здараецца, што і на наступны дзень. Маюцца выпадкі, калі газэты зусім не дастаўляюцца.

Гэта выклікае справядлівыя скары з боку чытачоў, якія маюць права патрабаваць сваячасовай дастаўкі газэт. Апрача таго, гэта зрывае падпіску на газэты.

Трэба адзначыць, што калі пытаньне аб перадачы дастаўкі абаворвалася ў НК РСІ і камітэце па справах друку, прадстаўнік газэты «Зьвязда» катэгарычна выказаўся супроць гэтага.

Відавочна, у гэту справу неабходна камусьці аўтарытэтная ўмяшаньца.

Трэба паправіць

Прайдзецца ў сад «Прафітэрт» па вуліцы К. Маркса і вы заўважыце, што, пачынаючы ад новага дому селяніна і аж да самага саду, гэты кавалак пераходу, асабліва ўвечары нельга прайсьці бяз рыскі, каб не вламаць сабе нагі і рукі, зачэпіўшыся за карэньні і каменныя, вымытыя дажджамі, якія ў выпіварнай колькасці тырчаць па ўсёй дароце.

Галоўнае, што кідаецца ў вочы, дык гэта, што дарога тут ужо шмат гадоў не раматавалася, ня глядзячы на тое, што праз не штодзень праходзіць шмат падарожных, тут і гуляючыя ў летнім садзе «Прафітэрт» ў трэку, тут і рабочыя і служачыя цэлага раёну і інш. і цімае, што праз увесь гэты квартал няма ніводнага ліхтарыка.

Трэба, каб камгас прысвоў гэтую вуліцу ў парадак. Ул. М

Паведамленьні

7-га верасня, а 7-й гадз. увечары, у памяшканьні клубу глуханямыя (Савецкая, 1) адбудзецца ўрачытае пасяджэньне пленуму Кааператыву. РК МОПР разам з мопраўскім актывам.

Парадак дня: 1. Прыняцьце шэфства над палітвязьнямі Перамышльск. турмы. 2. Падрыхтоўка ічэек да зімовае працы. 3. Міне.

— Дом Асьветы. Сёньня, 6 верасня—кіно «Осужденные». Пачатак 1-га сьезансу а 8 1/2 гадз. увеч., 11-га сьезансу а 10 г. увеч.

Карціну суправаджае музычны дует. Білеты 10 і 15 кап.

Бібліятэка адчынена штодзённа ад 6 да 11 гадз. увеч.

— Бюро гандлёвай сэкцыі ЦП саау саўгандляслужачых сёньня, 6 верасня, а 7 гадз. увечары, у намяшканьні вазі пасяджэньняў клубу саау саўгандляслужачых склікае нараду бромьхадкаў гандлёва-каапер. устаноў сумесна з заг. магазінамі, складамі, старшымі працаўнікамі і прадстаўнікамі адміністрацыі устаноў па пытаньні аб разьвіццях і праекту праграмы гандл. вучаўцтва і прымаваньня за навучаньне з прычыны паводнасьці нарады, просьба зьявіцца без спазьвеньняў.

Адказны рэдактар Я. А СЬМОЎ

СЕНЬНЯ УТЭАТРЫ КІНО С 6-го сентября ОТКРЫТ С 6-го сентября ЦЫРК ТАМАРА, 1-м раз зьмезд лепшых наааднікаў СЕБІНІ 1-м раз ШУРЭТТА АРА І МАЙ СЕНЬНЯ 6-га верасня 6-га верасня ВЯЛКАЕ ПРАДСТАЎЛЭНЬНЕ З 3-Х АДДЗ.—15 ММ

КІНО-ТЕАТР „Культура“	Грандыёны мастацкі фільм Інжынер <b>ЕЛАГІН</b> У гал. ролі засл. арт. рэспублікі <b>Н. Ф. МАНАХАЎ</b>
КІНО „Чырвоная Зорка“	Сямейны і штодня глядзеце найлепшую камедыю <b>ПАТ І ПАТАШОН У МОРЫ</b> Бальскае камедыя ў 7 частах. пры удзеле славетных арт. Пат і Паташон
КІНО „ПРАЛЕ- ТАРЫ“	Ад аўторка, 4-га верасня <b>ШАНХАЙСКІ ДАКУМАНТ</b> Пачатак сямую а 7 з пал. гадз. Каса ад 5 гадз.
КІНО „Інтэрна- цыянал“	Новы мастацкі фільм <b>Закон і абавязак</b> Драма ў 7 частках У галоўнай ролі Пата Вячнадзе

ПАСЬПЯШЭЦЕ  
ПАДПІСАЦА!

на **ВЕРАСЕНЬ** м-ц

**ПРЫЁМ** Падпіскі **ЗВЯЗДА**  
НА ГАЗЭТУ  
**ПРАДАЎЖАЕЦА**

Не пасьпеўшы падпісацца могуць адна-  
віць падпіску ў канторы газэты  
(Савецкая, 63, 3-ці паверх)  
штодзённа ад 9 гадз. да 5 гадз.

ПАСЬПЯШЭЦЕ  
ПАДПІСАЦА!

**„СЕКАРОВСКАЯ  
ЖИЛКОСЦА“**

**ВЫТЯЖКА**  
СЕМІМЯСЯЧНА  
ВІДПОВІДАЮЧА  
ПРА СКОРЭ  
ПРОЦЭДУРА  
ДЛЯ БЮДЖЭТА



ПЕЧЕБ. УЧР.  
І ВРАЧАН  
ДЛЯ ІСПЫТАННЯ  
„**GRATIS**“  
ВХОДЖАЦЬ В АБ'ЯВЛЕННЯ

„Месі“ **ПРОЦЭДУРА**

ОТД.10

# КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

по Советской ул., № 71  
(д. Наркомзема)  
Тел. 8-65

БЕЛОРУССКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ГОСИЗДАТА РСФСР

по Советской ул., № 71  
(д. Наркомзема)  
Тел. 8-65

Магазин укомплектован литературой всех издательств СССР (на русском языке)

В БЛИЖАЙШЕЕ  
ВРЕМЯ ПРИ КНИЖ-  
НОМ МАГАЗИНЕ  
БУДЕТ ОТКРЫТ  
НОТНЫЙ ОТДЕЛ  
МУЗСЕКТОРА ГОСИЗДАТА

**ВСЕ  
УЧЕБНИКИ**  
для школ  
1-й и 2-й ступени

ОТДЕЛ ВОЕННОЙ ЛИТЕ-  
РАТУРЫ, СТРЕЛКОВЫХ  
ПРИБОРОВ И НАГЛЯДНО-  
ВОЕННЫХ ПОСОБИЙ  
ПЕРЕВЕДЕН  
в помещении по Советской, 41, тел. 6-68

Газета  
**„Звезда“**  
з дадаткам часопісі  
**„Большевик Беларуси“**  
КАШТУЕ 1 р. 05 к.

Кошт публікацыі  
аб згубе  
дакуманту **50 к.**

ПАДПІСЧЫКІ!  
У выпадку неакурат-  
най дастаўкі газэты  
**„Звезда“**  
званеце **7-81**  
на тэлеф.

Кошт публікацыі аб  
скасаванні шлюбу **3 р.**

**Згубленыя і ўкрадзеныя  
наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:**

Вучотна-кожск. кн. № 3629 Ахрэчэнка М. П. 1356	Пашпарт Іванова Ф., выд. Барысаўскай міліцыяй. 1364
Чл. кн. № 404 Гензельмане, выд. Юрэвідзкай спажыў. каапар. 1357	Пашпарт Лепсева Е. А., выд. Чаўскім РВК. 1365
Вучотна-вайсковая кн. А. І. Клімантовіча, выд. Заслаўск. РВК за № 615 1358	Чырвоная кн. Аржаного Г. Я., выд. 97 палком. 1366
Асабовая вайск. кн. М. Ф. Колбіна, выд. Глініцк. ваенкаматам. 1359	Кааперацыйная кніжка № 900 Лутавы М. М., выд. Старадароскім спажывецкім т-вам. 1367
Пасведчаньне № 1322 Фрэйдмана А. Б., выд. Барысаўск. камгасам. 1360	Членская кніжка Максека Р. І., выд. саюзам Рабземлос. 1368
Вучотна-кожск. кн. Б. Бірсуевіча, выд. Петрыкаўск. РВК. 1361	Вучотна-кожская кніжка Фельдмана М., выд. Асіповіцкім РВК. 1369
Вучотна-кожск. картка № 131 К. А. Барташэвіча, выд. Астраш.-Гарадзецкім РВК. 1362	Членскі білет саюзу Рабземлос за № 15807 Зінкевіча В. І., выд. Чэрвенскім РВ саюзу РЭЛ. 1370
Беспараўн. кн. Мікуціч В., выд. Барысаўскай стражкасай. 1363	

Паявая кніжка № 418 Кавіча А. Э., выд. Старадароскім спажывецкім т-вам. 1371

Вучотна-кожская кніжка № 310, выд. Смалевіцкім РВК і білет на права паявання № 379, выд. менскаму саюзам паяўнічых на імя Філіповіча. 1372

Вучотна-кожская кніжка № 227, выд. Замбіцкім РВК на імя Дышэка П. П. 1373

Паявая кніжка № 2855 Гуцінай М., выд. Барысаўскім РВК. 1374

Службовая кніжка № 344 Лалета В. М., выд. Аварыцкім РВК. 1375

Кааперацыйная кніжка № 1269 Голфаўд Р., выд. Старадароскім спажывецкім т-вам. 1376

Асабовая кніжка № 2248 Салоўчанка І. С., выд. Лельскім РВК. 1377

Кааперацыйная кніжка Гурэвіча Р., выд. Старадароскім спажывецкім т-вам. 1378